

**План работы бібліятэк
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на снежань 2019 г.**

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Мы моцныя зямлёй, а яна намі” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – адкрыты прагляд літаратуры, 05.12
- “Неугасаючая сила молитвенного слова” – літаратурна-музычная духоўная гадзіна, 18.12
- “Рождественская звезда” (аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – навагоднія вячоркі, 27.12

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Настольные игры – это КЛАСС!” (гульнівы пакой “Зеленый остров”) – гульніятэка, снежань
- “Волшебные цветы” (гульнівы пакой “Зеленый остров”) – майстар-клас, снежань
- “Войдём в мир книг” – экскурсіі, снежань
- “Где добро, там и тепло” (работа з дзецьмі-інвалідамі) – свята, 02.12
- “Загадочная зима” (акцыя “Наши дети”) – навагодні калейдаскоп, 18.12 (17.00)
- “Отзвуки небес” (сумесна з сястрынствам і дзецьмі нядзельнай школы Свята-Ільінскай царквы) – хвіліна роздуму, 19.12

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка”

- “Умейте сказать “НЕТ” вредным привычкам” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – гутарка, 05.12
- “Мир сказок” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – пазнавальная гульня, 11.12
- “Его величество – хлеб” – экспрэс-падарожжа, 18.12

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка”

- “СНІД. Рэжым і асабістая гігіена-залог здароўя” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – урок здароўя, 01.12
- “Сямейныя чытанні як сумесная душэўная работа А.Каралёва “Божий мир” – гутарка, 22.12

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай культуры”

- “Філасаф духоўнасці” (да 390-годдзя з дня нараджэння Сімяона Полацкага) – урок гісторыі, 01.12
- “З дзяцінства ведай свае правы” (аматарскае аб’яднанне “Крынічка”) – інфармацыйная гадзіна, 11.12
- “Передай добро по кругу” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 18.12

- “Коляда, коляда открывай ворота ” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – свята, 22.12

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Есть только миг между прошлым и будущим” (сумесна з філіялам “Дубненскі цэнтр вольнага часу і культуры”) – акцыя дабрыні, 03.12

- “В вальсе кружатся снежинки” – конкурс малюнкаў, 14.12

- “Зима-колдунья” – гульнёвая праграма, 21.12

- “Новый год в кругу друзей” (аматарскае аб’яднанне “Сяляначка”) – пасяджэнне, 28.12

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “СНІД не выбірае – выбіраеце Вы” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – гадзіна даверу, 01.12

- “Мы будзем разам у радасці і горы” (да Дня інвалідаў) – урок міласэрнасці, 01.12

- “Пресса от недуга и стресса” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – агляд перыёдыкі, 21.12

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Жизнь бесценна” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – гадзіна-папярэджанне, 04.12

- “Пристрастия, уносящие жизнь” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – віктарына, 06.12

- “Мандариновый Новый год” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 28.12

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Чаму трэба ведаць пра СНІД?” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – інфарміна, 01.12

- “Чым і кім славіцца наша вёска” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – краязнаўчая шкатулка, 06.12

- “Знаёмы і незнаёмы свет прыроды” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – гульнёвая праграма, 29.12

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Наши знания о ВИЧ/СПИД” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – віктарына, 01.12

- “Жизнь дана на добрые дела” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. by”) – урок дабрыні, 13.12

- “М.Лынькову 120” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – віктарына, 20.12

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Не сломай свою судьбу” (да дня прафілактыкі СНІДу) – інфармацыйны урок, 01.12

- “Береги свой дом и свою планету” – экалагічная вечарына, 15.12
- “Вокруг света с комнатными растениями” (аматарскае аб’яднанне “Верасок”) – экалагічны вусны часопіс, 29.12

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Вам дарим доброту и радость” (да Дня інвалідаў) – літаратурна-музычны вечар, 01.12
- “Духоўныя святыні Мастоўскага краю” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – завочнае падарожжа, 08.12
- “Выбери жизнь” – віктарына, 13.12

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”

- “Запаведныя мясціны Беларусі” – бібліяграфічны агляд, 20.12
- “Аптека под рукой” ” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – фіта-гарбата, 21.12

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Горькие плоды сладкой жизни” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – дыялог, 01.12
- “Книга наш – спутник” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – урок-гутарка, 08.12

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Сагрэем душу цёплым словам” (да Дня інвалідаў) – акцыя, 02.12
- “Кто придумал права человека, или Права человека в детских литературных произведениях” – брэйн-рынг, 07.12
- “7 цудаў Мастоўшчыны” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – пазнавальная гадзіна, 14.12
- “Спросите доктора...” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – сустрэча з урачом, 20.11

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Жизнь прекрасна, не губите ее” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – урок здароўя, 01.12
- “Всеу начало здесь, в родном краю” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – урок краялюбія, 07.12
- “Новый год – время волшебства” (аматарскае аб’яднанне “Краіна талентаў”) – музычны вечар, 29.12

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Дарога да даўгалецця” (да Дня прафілактыкі СНІДу, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – інфармацыйная гадзіна, 01.12
- “Правільныя паводзіны на двары: зіма” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – экахвіліна, 07.12

- “Абрады і традыцыі беларусаў” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – кніжная выстава, 22.12

- “Смехом,шуткой без забот мы встречаем Новый год” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – пасяджэнне, 25.12

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах